

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і Мінскага Абкома КП(б)Б

№ 78 (6857) | 1 снежня 1940 г., нядзеля | ЦАНА Т0 ПАП.

КІРАЎ

Бясп год назад, 1 снежня 1934 года бай трацісцка-бухарынскага ахвосця зайзска забіт Сергей Міронавіч Кіраў. Адуруных рук замятых ворагаў нашай рамы паў на сваім баявым пасту крытальна чысты большвік, выдатны член партыі Леніна—Сталіна, любімец сонкага народа, палкі трыбуна рэвалюцыі Сергей Міронавіч Кіраў.

Мінаць год — усё сваё свядомае жыццё Сергей Міронавіч аддаў справе большавіцкай партыі, справе комунізма. Раў вышаў з аспродзя рабочага класа разам з ім ён прайшоў гераічны, суродных барацьбы.

Дуцхаму палкаму рэвалюцыянеру рана пралося адчуць гора і нястачу. Бязроднымі і цяжкімі былі яго дзіцячыя год у глухих гарадках Уржуме былой Вялай губерні. Саміадовым хлопчыкам ён граціў мамі, а яшчэ раней — бацьку 17-гадовым опаком у Казані Сергей Міронавіч атрымлівае баявое рэвалюцыйна-крыпцёнае. Ён звязвацца з рэвалюцыйным студэнтам, з палітычнымі асяньмі, уздэльнікам у падпольных групах. Напярэдадні першай рускай рэвалюцыі 18-гадовым юнаком Сергей Кіраў (Кіраў) становіцца большавікам, вядзе за сабой рабочых на штурм цывільных памешчыцка-капітальістскага лагу.

Аўшы на шлях рэвалюцыйнай барацьбы, звязаны свой дзе з большавіцкай партыяй, Сергей Міронавіч Кіраў да дзіцячых хвілінаў свайго слаўнага жыцця ўсе свае здольнасці арганізатара мае, усе свой талант палкага трыбуна, усё сваё гарадзе, чужае сэрца аддае рабочаму класу, рэвалюцыйнай барацьбе.

Шлях Сергея Міронавіча Кірава — гэта рэалічны шлях пролетарскага рэвалюцыйнага, прадстаўніка сталёнай большавіцкай партыі. Сергей Міронавіч мужна прайшоў суровы шлях большавіцка-палкага рэвалюцыйнага дзеяча ў парскай Расіі. Ні турмы, ні іспыткі, ні праславанні і лішні не пахавалі яго волю Кірава. Наадварот, яны яго робілі больш загартаваным.

У дні Лютаўскай, а затым Кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 года Кіраў вядзе за сабой масы пал большавіцкімі лозунгамі. Ён грамадзянскай вайны Кіраў — ініцыятар з слаўных палкавоў пролетарыяцкай арміі ў бой супроць белавіцка-казацкіх, менавіцкіх банд, ён змацаваў за ўстанавленне і ўмацаванне сацыялістычнага ўладу на Каўказе і ў Закаўказзі, і арганізаваў абарону Астрахані ад варэйшчынаў.

У чэрні 9 год свайго жыцця Сергей Міронавіч прапаў у Ленінградзе. Тут ва ўспадку разгарнуўся яго бліскучы талант лідэра дзеяча. Ён правёў гіганцкую працу па развіццю прамысловасці ў Ленінградзе, па скарыстанню велізарных прадных багатых Запалляў. Кіраў — ініцыятар будаўніцтва Беларуска-Валыцкага канала.

Раў быў бліскучым памочнікам, вучнем вышнім саратнікам вядлага Сталіна. З 1929 года тав. Кіраў — член Палітбюро ЦК КП(б)Б, а з 1934 года — сакратар ЦК КП(б)Б.

Імпрывічным вораг малейшых адхіленняў большавізма, тав. Кіраў заўсёды ў першых раллах барацьбіту за алімпію партыі, за сталініскі Цэнтральны Бюро, за перамогу сацыялізма ў нашай краіне. Там, дзе партыя пал кіраўніцтвам вядлага Сталіна вядла барацьбу з трацісцкімі, зноўшчытамі, бухарынцамі і іншымі ратамі рабочага класа, — там у першых раллах быў Кіраў. Заўсёды ён блізіўся выкрываў усіх, хто прабаваў зблыць пал партыю з правільнага шляху, палу, узаканага генаіям Леніна і Сталіна. Кіраў змагаўся за справу большавіцкай партыі, за шчасце народа. І таму яго так любілі трацісцка-бухарынскае ахвосце, таму трацісцка-бухарынскае атрбёе ірава ў нашата Кірава.

Мяна вестка аб зладзейскай забойстве Сергея Міронавіча маланкай праслаеся па краілах і вёсках, па ўсёй нашай праскай краіне. Вострым болям, цяжкім

сумам пранізава яна сарцы мільбёнаў сөөвекіх людзей і прапоўных усяго свету. У тым дні ўся наша краіна замерла ў агульнянарошым гора.

Апладкаючы свайго роднага і любімага сына, партыя большэвікоў і ўвесь сөөвекі народ ля магільні незабыўнага Кірава далі клятву адпомсціць трусліваму і подламу ворагу, змесці з твару нашай зямлі ўсю варожую пачынь, узняць сваю рэвалюцыйную шчырасць, аптэ большэвіцкага згуртавання вакол ленінска-сталінскага ЦК ВКП(б) і любімага правадара народаў вядлага Сталіна.

Насля забойства тав. Кірава перах усім светам разгарнуўся клубок страшных злчывстваў, зробленых страпіншым чалавечам абліччам бацькамі, лаверсантамі, шпёнамі і забойцамі з лагера трацісцка-эноўска-бухарынскага ахвосця. Гэтае ахвосце, гэтыя пусныя дражэжнікі прагнулі пабыць крыві сөөвекскага народа. Ашалеўшыя трацісцкія выразкі, выкінутыя ў смеццевую яму гісторыю, марылі аб тым, каб расцяпіць нашу радзіму і надзець на шыю нашатаг народа ярмо капіталістычнай эксплуатацыі, ярмо рабства і прыгнёту.

Стаўка трацісцка-бухарынскіх банытаў аказалася бітай. Іх подлая зграя была злоўдана і знішчана. Паўзучая ядвігата гадына разлаўдана. Так расправіцца сөөвекі народ з кожным, хто пасмее астаць папярком яго шляху да комунізма, хто паспрабуе перашкаджаць яго нячасліваму жыццю.

У ліпені 1934 года на пленуме Ленінградскага абласнога камітэта партыі тав. Кіраў гаварыў:

«... з дня ў дзень, з гадыны ў гадыну купца новае, сацыялістычнае грамадства, будучага сапраўды магутнае жыццё прапоўных, і треба быць сляпым, каб не бачыць, як зараз усёе зямлі шар раскалаўся на два гіганцкія, але няроўныя паўшар'і: на адным — ноч, цемь і запущенне і мёртвае слова — смерць, на другім — жыццё, работа і творчасць і пабдае слова — уперад да новага жыцця. І, таварышы, няма людзей нячаслівей за тых, якія завуцца большавікамі. На гэтым паўшар'і мы з вамі насем уперад гэты пераможны спят, і мы безумоўна пераможам, калі будзем верны заветам Леніна, калі будзем следваць указанням нашатаг любімага Сталіна».

Прайшло толькі шасць год, як былі сказаны гэтыя выдатныя словы. А мяна вядлага перамогі заявляла наша краіна за гэты час! Набудаваны тысячы новых прадзавых прадпрыемстваў, новыя паселішчы атрымала сацыялістычная сельская гаспадарка. Вырасла абаронная магутнасць нашай радзімы. У нашай краіне перамог сацыялізм. Паспяхова выконваюцца планы трэцяй сталінскай пяцігодкі. Увесь сөөвекі народ ахоплен велізарным вытворчым уздымам, з натхненнем працуючы над ажыццяўленнем гістарычных рашэнняў XVIII з'езда ВКП(б), над завяршэннем будаўніцтва бязкасавага сацыялістычнага грамадства.

Памятаючы словы таварыша Сталіна аб капіталістычным амуажні, сөөвекі народ прадуе над далейшым умацаваннем гаспадарчай і абароннай магутнасці свайой радзімы. Над кіраўніцтвам таварыша Сталіна ён пабдаепа прадаўжае справу, за якую змагаўся і аддаў усё сваё прыгожае жыццё незабыты Сергей Міронавіч Кіраў.

Ніколі не згасне ў народзе памяць аб Кірава. Яго светлы вобраз, яго бясстрашная, нястомная барацьба за справу партыі Леніна—Сталіна заўсёды будзе натхняць мільёны людзей на барацьбу за таржаство комунізма. «Уся партыя, — гаварыў тав. Жданав, — выражае гэтыя і пачуці дзясцімаў мільёнаў людзей, — увесь рабочы клас і ўвесь народ нашатаг Сөөвекскага Саюза будзе свята ўпапоўваць, берацькі, як зеніцу вока, памяць аб таварышы Кірава, і ён, наш народ, паставіць вядлікі помнік таварышу Кірава... Мы, партыя і рабочы клас, паставім помнік Сергею Міронавічу ў справах сацыялізма, у пераможным шастэй комунізма ўперад».

Сёння спаўняецца 6 год з дня зладзейскага забойства трацісцка-бухарынскай бандай палкага трыбуна рэвалюцыі Сергея Міронавіча Кірава.

СВЕТЛЫ ВОБРАЗ НЕЗАБЫЎНАГА КІРАВА БУДЗЕ ЖЫЦЬ У НАРОДЗЕ ВЕЧНА!



Памяці С. М. Кірава

ВІЦЕБСК, 30 лістапада. (Мар. «Звязда»). Прапоўныя Віцебска свята заўваваць памяць аб незабытым Сергею Міронавічу Кірава. На прадпрыемствах, ва ўстановах, навуальных установах і школах горада ўчора і сёння праводзіліся даклады і гутаркі аб выдатным жыцці і рэвалюцыйнай дзейнасці С. М. Кірава.

Сёння ў Доме партыйнай асветы адбыўся жалобны сход актыва партыйных, камсамоўскіх, сөөвекіх, прафсаюзных і грамадскіх арганізацый горада. З дакладам аб жыцці і дзейнасці С. М. Кірава выступіла сакратар горада КП(б)Б тав. Курчэ. Уздэльнікі схода ўпапоўвалі памяць Сергея Міронавіча Кірава ўстанаванам.

Выбарчая кампанія ў заходніх абласцях БССР НА ВЫБАРЧЫМ УЧАСТКУ

ШНБЕ. (Спец. нар. «Звязда»). У былым панскім маейтву цынер калгас. Над вышнім балконам развіваецца чырвоны сцяг. На чырвоным палотнішчы маліск «Выбарчы ўчастак № 19».

Праходзім вузкім карыдарам. Прасторны пакой упрыгожан партрэтамі таварышоў Сталіна, Молатава, Варашылава.

За сталом сядзіць селянін. Ён смеліць аловак, нізка схільніўся, шпосціў піна. Літары няроўныя, карабкаюцца ўтару. Той-ствы, вядзёная для яго гэта работа. Той-ствы, шаршавы палыш мошна спіскаюць аловак, а ён не слухае, скрыўдзена.

На белым аркушы было напісана: «Праўдлівае калгасе ад селяніна-бедняка Васіля Дробіна. Зава» (слова «зава» было падкрэслена і выведзена вядлікімі літарамі).

«Усім вядома, — гаварыўся ў заяве, — што я ўсё жыццё быў панскім батраком, кавалак зямлі і каня мне дала сөөвекая ўлада. Таксама мне дала насенне, плуг, барану і касу. Вось я стаў гаспадаром. Засяў сваб поле. У калгас я адрэву не пайшоў, не таму, што супроць быў. Я засуваваў па зямлі. Мае дзяды і бацькі не мелі зямлі, жылі ў парабках, а то ратчы такія радэсь. Мне далі зямлю. Мне велікі хадэсяе намыць сам сабе гаспадаром. Але бацьку, што я пайшоў па правільнай дароце. Адзім у поле не воін. У вас на полі працуец машыны, вам папамагаюць аграномы. У вас усё робіцца на-навуковаму і ўраджай вы зналі лепшы, чым я. Азімаў руць на вазным полі густая, роўная, а на мам кавацьку — кустыкі, лапцікі. І тыпер бацьку, што агітар наш праў: самы верны ў жыцці шлях — гэта калгас. Праму прыняў мяне ў сваю сям'ю і не браць пад увагу маю ўпартасць. Я і тады быў

на супроць калгаса. Цемната мая, ды кулаккія нагаворы адхінулі ад калгаса. Больш кулакам не веру. Яны мае ворагі і мне з ім не па дароце».

Старшыня задаволенна ўсміхаўся, а потым паціснуў Дробіну руку: «Правільна напісана. Разгледзім тваю заяву, — сказаў ён».

Сябіба агувалася сінім зэркам. Запаллі святло. Адзім за алімп прыходзілі калгаснікі. Некаторыя пераглядалі вышпаны на сцяне спіскі выбарчыкаў, другія сядзілі наўкруг стала, чыталі газеты, журналы, гулялі ў дамино, шахці. Усё яны чакалі поўнага збору, каб хутчэй пачаць заняці гуртка.

Так кожны вечар, толькі ў шырокіх сініх вокнах заблішчалі аганькі — наданаму, парамі, невадлікімі групамі селы прыходзіць сямле. Усе яны сабе ачуваюць тут воляна, добра. Усіх іх еднаво адны ітаросы, адны пачуці. Яны прымаюць актыўны, жывы ўдзел у занятках гуртка і мошна надружыліся са сваім агітарам тав. Шаманчыкам.

А ці даўно гэта было, калі гэты-ж дом з высокімі балконамі і шырокімі сөөвекімі вокнамі быў для прапоўных страпінна залёкім, поласутным.

А тыпер гэты дом — родны, блізікі. Сядзі шырока праточаныя сляжкі. Тут калгасная кантора, дзе воляныя хлэбаробы надчываюць сваё багацце, свае прыбыткі. Тут хата-чытальня, дзе людзі лічудуць сваю адсталасць, цемуру. Тут выбарчы ўчастак, дзе ў спісках выбарчыкаў красуюцца іх прозвішчы, імёны, імёны па бацьку, дзе людзі вывучаюць вядлікі сталінскі закон, які прынёс ім свабоду, радзёць, шчасце.

А. БЯЛЕВІЧ.

Калгас «Першае мая», Іванаўскага рёна, Пінскай абласці».

Навуковая сесія, прысвечаная Фрыдрыху Энгельсу

30 лістапада адкрылася навуковая сесія, прысвечаная 120-годдзю з дня нараджэння Фрыдрыха Энгельса, складанай аддэлам прапаганды і агітатыва ЦК КП(б)Б і Акадэміяй навук БССР.

У Доме партыйнай асветы започнілі прагандысты, кіраўнікі гаспадарчых і культурных арганізацый, акадэмікі, прафсаюзныя членствы, настаўнікі і студэнты ўніверсітэта і інстытутаў, палітрабачыкі Пінскай Арміі.

Прызяміме — сакратар ЦК КП(б)Б тав. Малаін, сакратар горама КП(б)Б тав. Курчэ, загадчык аддзела прапаганды і агітатыва горама партыі тав. Фішбейн, старшыня выканкома горавета тав. Бу-

дэля, сакратар Сталінскага райкома партыі тав. Смоляр, акадэмікі Гораў, Ліпатаў, Валасон, Панаратава, Лубка, Алуровы, Гаўсман, Цігоў, віша-прэзідэнт Акадэміі прафсар Леонаў і іншыя.

На першым пасяджанні сесіі з дакладам «Энгельс — мысліцель і барацьбіт» выступіў акадэмік С. Я. Валасон. Акадэмік В. Н. Лубка зрабіў даклад на тэму: «Эканамічныя работы Энгельса».

Сёння сесія прадаўжае сваю работу. Будзе заслухана 6 дакладаў, у тым ліку даклад акадэміка А. М. Панаратава на тэму «Маркс і Энгельс — аб Расіі», акадэміка В. Н. Першава — «Энгельс аб паходжанні сям'і, прыватнай уласнасці і дзяржавы».

(БЕЛТА).

Гастрольная паездка ансамбля чырвонаармейскай песні і пляскі ЗахаВА

30 лістапада. (БЕЛТА). 30 лістапада выехаў у размяшчэнне чырвонаармейскіх часцей для культурынага абслугоўвання дэлегатаў партыйных канферэнцый ансамбль чырвонаармейскай песні і пляскі Заходняй Асобай Ваеннай Акругі.

Репертуар ансамбля папоўпен новымі творамі. Выконваецца «Песня аб Тімашэнку», «Вудзёнаўска-кавалерыйскія», хор паліўнічых з оперы «Чароўны страдож» і рад рукоўі народных песень.

Хроніка

30 лістапада 1940 года ратывіраваў аб ганді і моралаванні паміж СССР і Венгрыяй, заключаны ў г. Маскве 3 верасня 1940 года. (ТАСС).

Сярод узнагароджаных таксама два таварышы і адзім харавы калектывы, 14 вучняў і выхаванцаў дзіцячых дамоў Мінскай, Віцебскай, Гомельскай, Палескай, Беларускай і Пінскай абласцей.

Адначасова ўзнагароджаны лепшыя кіраўнікі самадзейных калектываў: В. І. Савіцкі — кіраўнік ансамбля балетстаў мінскага Палаца піонеру і актыврат, М. І. Нікалаевіч — кіраўнік дзіцячай капэлы Гомельскага чыгуначнага клуба імёна Леніна, Н. І. Шалаў — загадчык навуальнай часткі 2-й сярэдняй школы г. Полацка, І. Г. Баранка — сакратар Пружанскага РЕ ЛКСМБ (Брэсцкая абласць) і інш.

АГУЛЬНАГАРАДСКІ СХОД НАВУЧАЮЧЫХСЯ РАМЕСНЫХ, ЧЫГУНАЧНЫХ ВУЧЫЛІШЧАЎ І ШКОЛ ФЗА

Учора ў Вядлікім ордэна Леніна театры оперы і балета БССР адбыўся агульнагарадскі сход навучаючыхся рамесных, чыгуначных вучылішчаў і школ фабрычна-заводскага адування, прысвечаны пачатку вучэбнага года.

На сходзе, скліканым Мінскім абласным і гарадскім камітэтам КП(б)Б і Упраўленнем прапоўных рэзерваў пры СНК БССР, прысутнічала 1500 навучаючыхся.

У прэзідуме: сакратар абкома КП(б)Б тав. Матвееў, сакратар Мінгаркома партыі тав. Власаў, сакратар абкома ЛКСМБ тав. Мальчэўскі, начальнік Упраўлення прапоўных рэзерваў пры СНК БССР тав. Хасін, сакратары горама партыі і камсамола, старшы кадравыя работны, вучні рамесных, чыгуначных вучылішчаў і школ ФЗА.

Дэклад аб задачах новага вучэбнага года зрабіў начальнік Упраўлення прапоўных рэзерваў пры СНК БССР тав. Хасін, які ярка ахарактарызаваў выключна вялікае гаспадарчае і палітычнае значэнне Указа Прэзідыума Вархоўнага Савета СССР аб стварэнні дзяржаўных прапоўных рэзерваў СССР.

— Задача ўмацавання абароны нашай краіны, — сказаў тав. Хасін, — патрабуе птгоднага прытоку высокакваліфікаваных кадраў рабочых у прамысловасць і транспарт. Надрыхтоўка моладзі ў рамесных і чыгуначных вучылішчах і школах ФЗА дасяе нам магчымае задаволенне растуць патрэбнасці народнай гаспадаркі.

Дэкладчык прывёў рад пікавых фактаў і лічбаў, якія сведчаць аб вядлікім імкненні юнакоў пабыць кваліфікаваны і чэснай працай мношчыць вытворчыя поспехі радзімы.

— Другога снежня г.г. у рамесных, чыгуначных вучылішчах і школах ФЗА пачнуцца вучэбна-вытворчыя заняці. З першых дзён кожны навучаючыся павінен паказваць узоры імпульсінаванасці, арганізаванасці, старанна агульваць валамі і вучыцца так, як гэта патрабуе ад нас партыя, урад і асабіста таварыш Сталін.

Заклучныя словы дакладчыка прысутныя сустрамаюць бурнай авацыяй.

На сходзе з прававой выступіў кадравы работны, майстар мінскага завода імені С. М. Кірава тав. Копач. Ён расказаў аб дзіжкіх умовах, у якіх моладзі парскай Расіі прыходзілася пабываць сабе кваліфікацыю, аб беспрасветным жыцці вучняў на капіталістычным прадпрыемстве.

Ад імені навучаючыхся выступіў Нікалай Калыток (рамеснае вучылішча металістаў). Ён дзякаваў партыі і ўрад за клопаты аб моладзі і запэўніў, што прыжымінікі з чэпю апраўдаюць высокую давер'е.

У заключнае сходы прынціў прывітальнае пісьмо таварышам Сталіну і Молатаву.

Насля ўрачыстай часткі сіламі артыстаў Беларускага і Вядлікага ордэна Леніна театра оперы і балета БССР быў дан вядлікі канцэрт.

Абласная нарада на пытаннях лесазатавовак

Учора ў Доме партыйных курсаў адбылася абласная нарада сакратару райкомаў КП(б)Б, старшніх выканкомаў райветаў дэлегатаў прапоўных і дырэктаруў леспрамсаў па пытаннях лесазатавовак і вывазкі, скліканая Мінскім абкомом КП(б)Б і выканкомом абласнога Савета дэлегатаў прапоўных.

З дакладам аб рабоце лесазатавоўнай прамысловасці Мінскай абласці выступіў нарком лесной прамысловасці БССР тав. Ізіцін.

— Ход лесазатавовак па Мінскай абласці, — гаворыць тав. Ізіцін, — зусім несадавольначы. На 25 лістапада кварталнае заданне па затавоўках драўніны выканана на 31,9 проц., па вывазцы — на 12,9 проц. У леспрамсагах і мехпунктах дзёна скарыстоўваецца механізаваны транспарт. Прастой аўтамашын і трактаруў яшчэ велікі вядлікі. Прадукцыйнасць працы на лесазатавоўках зусім нізкая. Тав. Ізіцін на раде прыклалаў ілюстрыруе становішча работы ў асобных леспрамсагах і мехпунктах.

Снежань — рашучы месяц па лесазатавоўках. Таму ўсе сілы рабных партыйных і сөөвекіх арганізацый, работнікаў лесазатавоўнай прамысловасці павіны быць мабілізаваны на павелічэнне выхаду ў лес лесарубаў і возчыкаў.

Выступіўшыя на дакладу тт. Жагоўскі (старшыня Халонішскага РВК), Врублёўскі (сакратар Уздэнкага райкома партыі), Пячонка (сакратар Бягомскага райкома партыі), Кулікаў (старшыня Чарвёнскага РВК), Кац (дырэктар Барысаўскага леспрамсага) і іншыя азначылі, што да апошняга часу рабных арганізацый аддалалі мава ўвагі лесазатавоўкам. Зараз за гэту справу ўзяліся асерычна. Гэта ўжо сказавалася ў навішнэйшым тэмпаў лесазатавовак і вывазкі. Выхад у лес лесарубаў і возчыкаў значна павялічыўся. Рабнымі камітэтам партыі намечаны практычныя мерапрыемствы, якія павіны забяспечыць дэтрміновае выкананне кварталнага плана па лесазатавоўках і вывазцы да 15—20 снежня.

У канцы нарады з прававой выступіў сакратар Мінскага абкома партыі т. Лабанаў.

ВЫБАРЧЫ УЧАСТАК НЕ АБСТАЛЯВАН

БАРАНАВІЧЫ. (Мар. «Звязда»). Крыху ў баку ад Інтэрнацыянальнай вуліцы стаіць нізкая, з дзёрным дахам хатка. Тут разамшчан 2-гі выбарчы ўчастак. Знаходорку няма ніякіх упрыгожанняў.

Падыходзім бліжэй і ў пяці кроках ад хаткі паткаемся на глыбокую канаву.

Яшчэ горшыя малюнак убачылі ўнутры дома. Памятканне мае велікі непрыябыны выгляд. Палдога даўно не мылася, сценны закончаныя, абоі абдрапаны.

Выбарчай літаратуры на ўчастку амаль няма. На сценах вывешаны спіскі выбарчыкаў. Яны брудныя і неахайна складзены.

ВЫБАРЧЫ УЧАСТАК НЕ АБСТАЛЯВАН

— А колькі тут памылак — проста не лічыць. Ад пачатку да канца ўсё перабалгана, — скарзіўся адзім малалы паржарнік. — Нашаму байпу Васілію Сіваку замест 1902 года нараджэння запісалі 1892 год. Маё правільнае прозвішча Банява Нікалай, а ў спіску запісана Барыялаў і Барыялаў, таму што запісаны два разы.

Спраўды, у спісках многа бытаваныя і памылак. Іх треба тэрмінова выпразіць. Але блыд ў тым, што многія выбарчыкі яшчэ не ведаюць, дзе знаходзіцца выбарчы ўчастак, апрача таго ён часта бывае закрытым.

Сёння — пачатак вучэбнага года ў рамесных і чыгуначных вучылішчах і школах ФЗА

ВЫХАВАЕМ ВЫСОКАКВАЛІФІКАВАНЫЯ ПРАЦОЎНЫЯ РЭЗЕРВЫ ДЛЯ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦІ І ТРАНСПАРТА!

ДАБРО ПАЖАЛАВАЦЬ, УДУЧЫЯ ЧЫГУНАЧНІКІ!

Сянь шырока расчыняюцца дзверы для кабінетаў, майстэрняў і вучэбных кабінетаў вучылішчаў. Пачынаюцца першыя вучэбны год. 275 будучых чыгуначнікаў прыступіць да заняткаў. Заване, шчаслівыя маладыя грамадзянства, якія створаны ў нашай шэрагу вучбы.

У нашых вучэбных кабінетах і майстэрнях, у нашых аўтармазайнах і аўтармазайнах кабінетах да вучбы выдатна абсталяваны дзейныя машыны і апаратура. Тут вы будзеце атрымліваць практычныя веды і навыкі па вучэбным прадметам. Тут вы будзеце атрымліваць практычныя веды і навыкі па вучэбным прадметам. Тут вы будзеце атрымліваць практычныя веды і навыкі па вучэбным прадметам.

НАШЫ ПАЖАДАННІ

Сёння пачынаюцца заняткі ў рамесных і чыгуначных вучылішчах і ў школах фабрычна-заводскага адукацыя. Сёння пачынаюцца заняткі ў рамесных і чыгуначных вучылішчах і ў школах фабрычна-заводскага адукацыя. Сёння пачынаюцца заняткі ў рамесных і чыгуначных вучылішчах і ў школах фабрычна-заводскага адукацыя.

Нашай выдатнай сацыялістычнай вадзімай будзеце вы, маладыя вайна-Марскі і Павятраў Флот. Нашай неаддзяльнай чыгуначнай дзяржаве неабходны вы, бесстрашныя дзеіны чыгуначны транспарт. Нам патрэбна жыць у добрых, шчэрадных дамах, мець добрае асяроддзе.

Гэтага мы можам дабіцца толькі пры найвышэйшым якасці выхавання і адукацыі, сацыялістычна выхаванага рабочага класа.

НАСТОЙЛІВА АВАЛОДВАЦЬ СКЛАДАНІА ТЭХНІКА

Яшчэ да работ на заводзе я доўга марыў аб пачатку дасвабоджэння. Упорнай работай над сабой я тэста дабіўся.

Лёгка для дзяўчын і пазнаваў новыя, невядомыя для мяне рэчы, формулы, фізікі, хіміі, геаметрыі. Гэта было не проста механічнае запам'ятованне, а свядомае засваенне матэрыялу, які я скрываў у сабе з цікавасцю і з зацікаўленасцю.

Пасля працы ў вучэбнай групы я пачаў думкамі аб тым, як пачаць вучыцца ў вучэбнай групы. Я пачаў думкамі аб тым, як пачаць вучыцца ў вучэбнай групы.

Я. А. ВАЛЧОН,
ордананосец, старшы настратар мінскага станнабудуўнічага завода імені Варашылава.

П. С. МЕЛНІХ,
депутат Вярхоўнага Савета БССР, заслужаны дзеяч навуки БССР.

Шырока дарога адкрыта перад вамі, работнікі і жывыя. Кожны з вас можа стаць звышзвычайна чалавечым сацыялістычным рабочым. Дзяржава стварае ўсе ўмовы для вашай плённай работы.

Шчыра жадаю вам стаць высокакваліфікаванымі, культурнымі і дысцыплінаванымі рабочымі. Любіце сваю работу, вучыце перадавую тэхніку, каб лепш карыстацца ёю.

Дарогі юнакі! Ад усёй душы вітаю вас з пачаткам вучэбнага года. У вашым сэрцы і радасным жывіце адбілася вясёлая навагодка. Вы ўступілі на шлях працоўнай дзейнасці. А праца высокая паважасца і пачына ў нашай краіне. З кожным днём расце і развіваецца сацыялістычная прамысловасць. Ёй патрэбны людзі розных спецыяльнасцей і прафесій.

Л. Ф. БАЙНАЧОУ,
ордананосец, начальнік Гомельскага паравознага аддзялення.



Перад пачаткам заняткаў у рамесным вучылішчы № 3 (Мінск). Камісія праводзіць рэабілітацыйныя заняткі з вучэбных груп.

Д. П. ЖАУНЯРОСКІ,
дырэктар Віцебскага чыгуначнага вучылішча № 3.

Е. ЖУРАНКОВА,
майстар барысаўскай запарнай фабрыкі імені Кірава, депутат Вярхоўнага Савета СССР.

Барацьба Кірава супроць нацыянал-ухлістаў

Мірошнік Кірава высокая трымаў прэзідэнтскага інтэрнацыянальна-Знаходзіцца ў Закаўказзі ў 1925 г., тав. Кірава, будучы спадчынікам Каўказскага бюро ЦК і затым сакратаром ЦК Азербайджанскай камуністычнай партыі і членам Цэнтральнага выканаўчага камітэта ВКП(б) і членам Цэнтральнага выканаўчага камітэта Азербайджанскага партызанскага атрада. Ён аднаўляў вядомую ролю ў барацьбе за ўтварэнне імаванага Каўказскага федэрацыяна ў 1922 годзе Леніным і Сталіным. Стварэнне Зафедэрацыі было на тэрыторыі ўмацавання гаспадарчай і палітычнай сацыялістычнай партыі ў Грузіі, Азербайджане і Арменіі ў адносінах з Закаўказзі.

Таварыш Кірава ўказаў, што становіцца сацыялістычнай партыяй Грузіі, Азербайджана і Арменіі звязана са станаўленнем РСФСР. «...Перад намі стаць велізарная гаспадарчая задача, але справіцца з ёю мы можам толькі ў тым выпадку, калі заберым свае асобныя незалежныя краіны, улічым усе нашы парадкі і рэсурсы і сілы ў агульную саюзнавую казну». С. М. Кірава гаварыў, што ў сацыялізм ад грузінаў, азербайджанцаў і армянцаў прыйдуць дашыяны мусаватства і армянскія дашыяны ў выніку іх нацыяналістычнай палітыкі мы атрымаем ў Закаўказзі даволі густы нацыяналістычны асяда, нацыяналістычны настроі, якія нацыянал-ухлістаў і ўсяляк распаўсюджаюць. Кірава ў іроніі прывёў камічны прыклад, які Паркамат замежных спраў Азербайджана пачаў называць перабіжкі двух краінаў і Азербайджана ў Грузію і як на гэтым поведзе ўнікальна пэна «дыпламатычнага» перабіжкі.

Ён ўказаў, што дзякуючы раз'яднанню рэспублікі Закаўказзі і наяўнасці ў кожнай рэспубліцы грашовыя сістэмы курс грошай у іх неаднолькавы. Напрыклад, сёння на тэрыторыі Азербайджана — грошы аніваваюцца ў міліяны рублёў, а прыязіаеш у Грузію — яны ўжо калядуць ужо 500 тысяч рублёў. Таварыш Кірава гаварыў, што перамажымае становішча на ўзаемаадносінах рэспублікі Закаўказзі, створанае дзеяннімі контррэвалюцыйнага нацыянал-ухлістаў, якія калядуць ужо 500 тысяч рублёў. Таварыш Кірава гаварыў, што перамажымае становішча на ўзаемаадносінах рэспублікі Закаўказзі, створанае дзеяннімі контррэвалюцыйнага нацыянал-ухлістаў, якія калядуць ужо 500 тысяч рублёў.

ХУТЧЭЙ ЗА ВУЧОБУ

Толькі адзін дзень, як я ў сталіцы БССР — Мінску. Я тут першы раз. Вельмі многа ўражанняў. Вочы разбіваюцца, калі глядзіш па шырокіх вуліцах, вядлікі, прыгожыя будыні, магутныя залы, аб якіх многа чытаў і чуў.

Г. С. ГЕРШУН,
Інжынер-канстратар мінскага станнабудуўнічага завода імені Кірава.

У гэтым дзень, як я ў сталіцы БССР — Мінску. Я тут першы раз. Вельмі многа ўражанняў. Вочы разбіваюцца, калі глядзіш па шырокіх вуліцах, вядлікі, прыгожыя будыні, магутныя залы, аб якіх многа чытаў і чуў.

Н. А. ГАРБАЧА,
вучыць рамеснага вучылішча металістаў № 3.

Соцыялістычнае спаборніцтва лесарубаў і возчынаў

Лесазагатоўкі — у цэнтр увагі партыйных арганізацый

Удзельная вага Палескай абласці ў забеспячэнні прамысловасці, гарадоў і вясельных аб'ектаў будаўніцтва лесаматэрыяламі і палівам даволі значная. Спецчасовае і лоўнае выкананне ўстаноўленага для абласці плана загатоўкі і вывазкі лесу мае выключна вялікае значэнне.

Перадавыя лесазагатоўчыя прадпрыемствы абласці — Ельскі леспрагмас (дырэктар тав. Пруднік), Бабіцкі механізаваны пункт (начальнік тав. Фрыдман) пры штодзённай дапамозе райкомаў партыі і выканаўчых камітэтаў раённых Саветаў дэпутатаў працоўных выканалі гадзавы план загатоўкі драўніны і набліжаюцца да завяршэння задання па вывазцы лесу.

У адказ на заклік стаўбоўскага лесарубаў многі леспрагмасы, механізаваныя пункты і лесаўчасткі абласці ўключылі ў спаборніцтва і ўзялі на сябе канкрэтны абавязальствы па дэталіраванню выканання плана асясенне-зімовага сезона.

З часцю выконвае сваё абавязальства калектывы Шацквіцкага механізаванага пункта. Шаферы-стаханавцы тт. Серада і Ілічук, узаагароджаныя Наркомлесам СССР значком «Почётному работнику лесной промышленности», штодзённа перавыконваюць нормы вывазкі лесу на аўтамабільнах.

Аднак не ўсёды зразумелі вялікае народнагаспадарчае значэнне спецавага выканання плана лесазагатоўкі і вывазкі. Пятрыкаўскі райком партыі і выканком райсавета не прынялі мер да арганізацыі вывазу калітасных падоў і лес. Брацінскі раён выканаў план загатоўкі драўніны 1,5 проц., вывазкі — на 5,8 проц. Аналагічнае становішча ў Васілевіцкім, Хойніцкім раёнах і інш.

Згодна графіка па абласці павінны працаваць штодзённа ў лес 3.095 лесарубаў і 5.585 возчыкаў, а фактычна выходзіць 1.746 лесарубаў і 2.155 возчыкаў, што з'яўляецца зусім недастатковым і не забяспечвае зусім недастаткова ажабляўлення задання.

Партыйныя і саветскія арганізацыі раёнаў зусім слаба раз'ясняюць калітасікам выдатнае значэнне работ у лесе. А ў раёнах абласці ёсць німа стаханавцаў — лесарубаў і возчыкаў, прадукцыйнасць працы і заробатная плата якіх з'яўляецца найлепшым аргументам матэрыяла.

Так, лесаруб Калінінцкага леспрагмаса Нікалай Дзміценка сістэматычна выконвае норму выпрацоўкі на 260 проц., у кастрычніку ён заробіў 1.492 рублі. Лесаруб гэтага ж леспрагмаса Васіль Турнік

Н. В. КУДРАНОУ,
санратар Палескага абкома КП(б)Б.

Добра арганізаваць працу ў лесе

Лесарубы і возчыкі Аршанскага леспрагмаса, уключыўшыся ва ўсебеларускае спаборніцтва, значна павялічылі прадукцыйнасць працы. Брыгада лесарубаў Івана Шах, з Соф'еўскага лесаўчастка, штодзённа дае 150—160 проц. нормы. Перавыконваюць дзённую норму брыгады возчыкаў тт. Ордананосца, Астапюка, Дзміценка, Паўлюшкіна, Смалякова, Пракаповіча.

З 15 па 20 лістапада па Аршанскаму леспрагмасу загатоўлена 2.080 кубаметраў лесу, а з 20 па 25 лістапада — 4.080 кубаметраў.

На дэталіраванне выканання квартальнага плана спаборнічаюць два раёны — Аршанскі і Вагупшэўскі. На 23 лістапада па

У Слудку лесазагатоўкі не займаюцца

СЛУДК. (Спец. нар. «Звязды»). Зусім слаба ёдуць лесазагатоўкі ў Слудкім раёне. На 26 лістапада загатоўлена толькі 307 кубаметраў лесу (квартальнае заданне — 5.000 кубаметраў). Да вывазкі нават яшчэ не прыступілі.

Да гэтага часу не заключана заключэнне дагавораў з калітасамі. Не заключана ні адно індывідуальнае пагадненне. Зараз у дзень у сярэднім па раёну выходзіць у лес 22 лесарубы і 18 падоў. Калітасы

Старыцкага, Ашаўскага і Дарашынскага сельсаветаў зусім не паспяховы ў лесе і лесарубаў, ні падоў. Прадукцыйнасць працы лесарубаў нізкая. Работа на лесазагатоўцы ў арганізацыі працы ў лесе па ўшыльчэнне работача для лесарубаў і возчыкаў.

В. Я. ЛУШЫЦ,
дырэктар Аршанскага леспрагмаса.

Паміж сабой федэрацыя, саюз для барацьбы супроць сацыялістычнай улады. Ён падкрэслівае, што ёсць супрацьпастаўленне нацыяналістычнай супроць стварэння сацыялістычнага Закаўказскага федэрацыяна толькі ў імаванага контррэвалюцыйна.

На VII с'ездзе АКП(б) тав. Кірава, гаворачы аб напачатковым выпрабаванні нацыяналістычнага пытання ў Азербайджане, заклікаў азербайджанскіх большавікоў, рабочых і сялян хутчэй перамажыць атракці нацыяналістычнага антаганізма. Ён гаварыў: «Тут у Азербайджане самы шчыравы ў нашым Саюзе ў нацыяналістычнае сорад — гэта Баку. Няма другога сацыялістычнага горада, дзе было-б такое мноства нацыяналістычнай і ў якой рабочыя розных нацыянальнасцей жыву-б такой кружнай, спянай, выхаванай сямей».

Калі гэта можна было зрабіць тут, калі можна было перамажыць перамажыць і барацьбым станком гэты нацыяналістычны антаганізм і перамажыць яго ў нацыяналістычнае барацьба, то мы можам зрабіць гэта і па ўсёму Азербайджану.

Тыя адрыскі, якія мы маем, мы іх павінны перамажыць і перамажыць у самым хуткім часе, але пры адной умове — захавання адзінаства, вытрыманасці нашай камуністычнай ленінаўскай партыі».

Пад кіраўніцтвам С. М. Кірава азербайджанская камуністычная партыя быстра разграміла азербайджанскіх нацыяналістычнаў.

Сяро Ордананосца і Сяро Мірошнік Кірава забяспечылі ажыццяўленне ленінаўска-сталінскай ідэі ўтварэння Зафедэрацыі, якая з'явілася магутным інструментам нацыяналістычнага міру, барацьбы супроць антаганізму народаў Закаўказзі, аб'яднання іх намагаючыся ў справе сацыялістычнага будаўніцтва.

Тав. Кірава — патхэйным трыбун рэвалюцыі — быў тэспінальным правядніком ленінаўска-сталінскай нацыяналістычнай большавіцкай партыі. Ён быў галоўна-скарым і ўсёды высока ўзняў інацыяналістычны сідат вялікай партыі Леніна — Сталіна.

І. НИКАНУ.

